

НЯХАЙ ЖЫВЕ 1-е МАЯ— БАЯВЫ АГЛЯД РЭВОЛЮЦЫЙНЫХ СІЛ МІЖНАРОДНАГА ПРОЛЕТАРЫЯТА!

1 МАЯ
1938 г.
№ 8-9 (60—61)

Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся

ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН
парткома,
прафкома,
рэктарыята
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта



Першае Мая

Першае мая — дзень міжнароднай брацкай салідарнасці, вялікае свята працы. Гэта свята для рабочага класа капіталістычных краін — дзень агляду баявых рэвалюцыйных сіл, дзень мобілізацыі пролетарскіх батальёнаў на штурм капітала, на штурм фашызма.

У дзень Першага мая міжнародны пролетарыят, усё перадавое і прагрэсіўнае чалавечства яшчэ і яшчэ раз звернуць свае погляды на краіну сацыялізма, на СССР — надзею і апору працоўных усяго свету ў іх барацьбе за мір, дэмакратыю, свабоду і сацыялізм.

Першага мая ўсё перадавое чалавечства яшчэ вышэй узніме свой магутны пратэст супроць чорных фашысцкіх сіл, якія морам крыві заліваюць землі Іспаніі і Кітая, супроць агрэсараў, знішчальнікаў незалежнасці аўстрыйскага народа, супроць надыходзячай небяспекі суветнай вайны. Першае мая будзе днём далейшага згуртавання сіл народнага антыфашысцкага і адзінага пролетарскага фронту. У гэты дзень ва ўсіх краінах будзе высока ўзвіганца пераможны чырвоны сцяг, на якім вогненымі літарамі засвеціцца вялікія словы: Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

Першае мая для працоўных нашай радзімы — радаснае і шчаслівае свята, дзень агляду нашых перамог і дасягненняў, дзень мобілізацыі сіл вялікага савецкага народа на барацьбу за далейшыя перамогі камунізма.

У дзень Першага мая народ нашай незалежнай краіны Савецкай будзе дэманстравальна бязмежна аддзяляцца камуністычнай партыі і праваліру народаў — таварышу Сталіну, сваю гатоўнасць высока трымаць і надалей сцяг большавіцкай пільнасці, грымні і выкарчоўваць рэшткі прэзэрвных фашысцкіх бандытаў. Словы першамайскіх лозунгаў ЦК большавіцкай партыі наш народ ад края і да края, ад мора і да мора гаворыць:

«Ліквідуем поўнасьцю ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі вынікі шкодніцтва права-трацісцкіх наймітаў замежных разведкаў! Ператворым СССР у непрыступную крэпасць сацыялізма!».

Сёння, як і заўсёды наш многамільённы народ ад мала да вяліка, дэманструючы свае гаспадарыныя поспехі ва ўсіх галінах сацыялістычнага будаўніцтва, будзе мыслямі з пролетарыятам капіталістычных краін, пашле «Братам па класу, вярнім капіталістаў, афіраў крывавага фашысцкага тэрора, барацьбам за перамогу рабочага класа ў дзень Першага мая наша пролетарскае прыгэтанне!».

Вялікае свята Першае мая саўзнадае з пачаткам выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Совет БССР, а таксама з выбарамі ў Вярхоўны Совет іншых брацкіх Саюзаў Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

На сінгах першамайскіх дэманстрацый нашай квітнеючай Савецкай Беларусі, начертаны лозунгі ЦК ВКП(б), якія закліваюць працоўных выбораў у Вярхоўны Совет БССР доблесных па-

трыбтаў нашай радзімы, непахісных барацьбітоў за сацыялізм, лепшых людзей, адданных да канца справе Леніна—Сталіна.

Наша студэнцтва, наша шчаслівая моладзь у дні першамайскіх свят будзе рэпартаваць партыі і ўраду зб'яў і неаслабнай барацьбе за авалодванне большавізмам, авалодваннем навукай, культурай, ваеннай справай і ўмцаваннем абароназдольнасці краіны.

Першага мая ўвесь савецкі народ прадеманструе сваю баявую гатоўнасць у любы момант стаць на абарону радзімы.

«Если завтра война, если враг нападет.

Если темная сила нагрянет,

Как один человек весь советский народ

За свободную Родину встанет!» — так упэўнена і цвёрда гучаць та ўсёй краіне словы баявой песні.

Першамайская дэманстрацыя яшчэ раз лакажа вялікую сілу савецкага народа, які ідзе ўпэўнена наперад пад пераможным сцягам Маркса—Энгельса — Леніна—Сталіна, пад знакам міжнароднай пролетарскай салідарнасці.

Няхай жыве 49 меўшка міжнароднага пролетарыята!

Няхай жыве 1 Мая — баявы агляд рэвалюцыйных сіл міжнароднага пролетарыята!



На высокім ідэйна-палітычным узроўні

22 і 23 красавіка праходзіў справаздачна-выбарчы сход партарганізацыі БДУ. Справаздача парткома была пабудавана на канкрэтных фактах работы партарганізацыі.

Сакратар парткома тав. Цой у сваім справаздачным дакладзе падрабязна спыніўся на выкананні партарганізацыйна-універсітэцкага рашэнняў лютаска-сакавіцкага і студзеньскага пленумаў ЦК ВКП(б).

Тав. Цой адзначыў, што партарганізацыя правяла вялікую работу па выкрыццю і выгнанню з рады партыі заклятых ворагаў народа, трацкісцка-бухарынскіх і буржуазна-нацыяналістычных агентаў фашызма.

Наша партарганізацыя, — гаворыць тав. Цой, — выкрыла і выключыла з рады партыі нямала ворагаў народа. Наша задача і надалей весці рашучую і бязлітасную барацьбу з усімі ворагамі народа, свечасова іх выкрываць, пад якой-бы маскай яны ні хаваліся. Мы павінны памятаць і ніколі не забываць гістарычнае ўказанне таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні, аб тым, што трэба быць заўсёды пільным.

Памылкі, адзначаныя рашэннем студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), якія былі дапушчаны асобнымі партарганізацыямі пры выключэнні з рады партыі, мелі месца і ў нашай партарганізацыі.

Узяць, напрыклад, факт выключэння з рады партыі тав. Арашкевіча, толькі за тое, што ён не з'явіўся на сход профарганізацыі, у той час, калі можна было абмежавацца вынісеннем спягання.

У спрэчках па справаздачнаму дакладу выступіла 25 чалавек. Выступаўшы таварышы падверглі рэзкай крытыцы работу партыйнага камітэта.

Тав. Талан, які выступіў у спрэчках, сказаў: — Партком закінуў такія важны ўчастак работы, як палітагітацыя ў інтэрнатах. Неабходна ў далейшым павольна пачаць наладзіць справу палітагітацыі і правядзення культурна-масавай работы ў інтэрнатах.

Асабліва многа гаварылася аб палітвучобе. Рад таварышаў адзначылі адсутнасць належнага кіраўніцтва палітвучобай з боку парткома.

Я працую, — кажа тав. Перапецкі, — ужо 4-ы год прапагандыстам палітсеці. За ўвесь гэты час мяне ніхто не правяраў і не аказваў неабходнай дапамогі ў рабоце. Трэба, каб партком сістэматычна правяраў работу прапагандыстаў, склікаў нарады па абмену вопытам работы і наладзіў належнае метадычнае кіраўніцтва прапагандай.

Не малае месца ў спрэчках было адведзена кіраўніцтву парткома камсамольскай арганізацыі.

— За справаздачны перыяд, — заявіў т. Ладучка, — партком ні разу не заслухаў справаздачу камітэта КОМ. У выніку дрэннага кіраўніцтва парткома камсамольскай арганізацыі мы маем слабы рост партарганізацыі за лік лепшых камсамольцаў, да канца адданых вялікай справе Леніна — Сталіна.

На сходзе выявілася, што партком зусім слаба займаўся акадэмічнай работай. За справаздачны час толькі 4 разы стаяла на пасяджэннях парткома пытанне аб акадэмічнай вучобе.

У нас на гістфаке, — заявіў тав. Арашкевіч, — сістэматычна зрываюцца лекцыі. Навучальная частка БДУ аб гэтым ведае, але мер адпаведных не прымае.

Сход прайшоў на высокім ідэйна-палітычным узроўні. У прынятым рашэнні па справаздачнаму дакладу парткома намечаны канкрэтыя меры па выкананні партыйна-палітычнай работы, якія павінны забяспечыць агульны ўздым усёй работы партарганізацыі.

МЕЛЬНИЧОНАК.

НОВЫ ОКЛАД ПАРТКОМА

На справаздачна-выбарчым партэходзе камуністы, выступаўшы ў спрэчках, падверглі жорсткай крытыцы работу партыйнага камітэта. Сход прайшоў з работай парткома нездавальняючай.

Партыйны сход закрытым (тайным) галасаваннем выбраў новы склад парткома з наступных таварышаў: Цой, Мільмана, Бабраўніцкага, Ваўча, Дэраш і Лашунова.



НА ЗДЫМКУ: лепшыя харысты універсітэцкага хора тт. Вайнер і Вавула. Яны часта на студэнцкіх вечарах выконваюць індывідуальныя нумары.



Студэнтка III курса гістфака тав. Рудава, заняўшая першае месца на гарадскіх стралковых спаборніцтвах.

УНІВЕРСІТЭЦКІ ХОР

Універсітэцкі хор пад кіраўніцтвам Бальцэвіча А. А. Першае мая сустракае са значнымі поспехамі. Харавы калектыў складаецца з 41 чалавека. Рэпертуар хора: песня аб Сталіне, песня аб баяне, Если завтра война, руская народная песня, мяцеліца, грузінская народная песня Суліко і рад іншых.

К першамайскаму святу рад нашых таварышаў, як Вавула, Вайнер і інш. падрыхтавалі індывідуальныя выступленні.

Для нас, маладых патрыётаў, няма большага шчасця, як у песнях славіць нашу радзіму, нашага вялікага і любімага правадыра таварыша Сталіна.

АЗБЕЛЬ.



СВЯТА ШЧАСЛІВЫХ

Надыйшло вялікае, радаснае міжнароднае свята — Першае мая. Дваццатая савецкая вясна сустракае яго ласкавымі праменнямі сонца, нібы маці доўгачакаванага сына. Яна песьніц. Май цёплым мяккім вецяром. Вясна сваімі першымі кветкамі ўсцілае пераможны шлях Мая, клічачы: «Прыходзь хутэй, цябе чакае чалавек!».

Чалавек у поўнай гатоўнасці чакае сваё вялікае свята. Вялікі Чалавек, што іспалінаў узняўся над сусветам, у гэты святочны дзень, у святочнай вопратцы пакажа моц, пакажа, што ён, Чалавек, зможа разбіць і знішчыць свайго лютата ворага, які завецца фашызмам.

«Смерць фашыстам!» — пад такім лозунгам выйдзе на вуліцы ў першамайскі дзень той, хто з гонарам носіць імя Чалавек.

Выйдуць мільёны савецкіх людзей, што ва ўпартай працы і барацьбе здабылі сабе шчасце, якога жадаюць усяму працоўнаму чалавецтву. У першых шэрагах пойдзе поўнакронная, бадзёрая, жыццерадасная і шчаслівая савецкая моладзь, якая выпеставана ў год савецкай улады камуністычнай партыяй і якая аб старым жудасным жыццём ведае толькі па расказах старэйшых. Але новае савецкае жыццё на-

ша моладзь добра ведае па практыцы, любіць сваю радзіму і гатовы абараняць кожную пядзь свайго зямлі сваімі грудзямі.

Вось, напрыклад, Гузман Лена — студэнтка III курса хіміфака. Яе бацька ў 1920 г. быў забіты белабандытамі. Лена тады было ўсяго тры гады. Яна не ведае свайго бацькі, але памяць аб ім захавалася ў яе сэрцы на ўсё жыццё. Яе бацька прыняў цяжкую смерць, каб даць шчаслівае жыццё сваім дзецям. Лена не ведае, дзе магілка яе бацькі, не ведае, дзе ён пахаваны, але каб ведала, яна ўпрыгожыла-б яго магілку кветкамі, такімі вясёлымі і прыгожымі, як вясёла і прыгожа яе жыццё, за якое загінуў бацька.

Савецкая ўлада не пакінула сірот без догляду. Лена змагла з поспехам скончыць сямігодку і рабфак. Перад ёй шырока раскрыліся дзверы вышэйшых навучальных устаноў. Выбар быў вялікі. Яна аблюбовала сабе спецыяльнасць, і, як гападыня, увайшла ў светлы аўдыторыі хімічнага факультэта БДУ. Веды — вось, што трэба Лене. «Комсомолец ізярдно вырас і просіт вяртасціх знаній». Яна з першага дня ўзялася ўпарта за вучобу. У выніку яна выдатніца на працягу трох год і актыўна ўдзельнік

у грамадскім жыцці. Зараз Лена агітатар на ўчастку. Яна растлумачвае вялікі сталінскі закон, успамінае смерць свайго бацькі, гатовая кожную мінуту абараняць сваю радзіму ад нападу ворагаў.

Кур'янава Іра — студэнтка III курса хіміфака, таксама не ведае даражлівайнай пакуты і здэкаў над чалавекам. Яна — равесніца Кастрычніка, нарадзілася ў 1917 г. у сям'і рабочага чыгуны. Бацька яе працуе на чыгуны 46 год. Успамінаючы аб ім, Іра з гонарам кажа: «Зараз ён у мяне стаханавец».

Іра, як і тысячы савецкіх дзяўчат, скончыла сямігодку, рабфак, паступіла ва універсітэт, дзе з першага курса займаецца на выдатна і старанна выконвае грамадскае даручэнне: яна член профбюро факультэта.

Такіх студэнтак, як Лена і Іра ў нас, ва універсітэце, сотні, а ў нашай краіне — мільёны. Яны сур'ёзна рыхтуюцца стаць высокакаснымі савецкімі спецыялістамі. Яны выдана вулца, актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці і культурна праводзяць вольны час. У дзень Першага мая яны запоўняць вуліцы савецкіх гарадоў і з гонарам заспяваюць:

«І если враг нашу радость жибую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И станем грудью за родину свою».

Е. ГЕРАСИМУ.

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

1.

Шумят плодородные степи,
Текут многоводные реки,
Весенние зори сверкают
Над нашим счастливым жильем.
Споём же, товарищи, песню
О самом большем человеке,
О самом родном и любимом, —
О СТАЛИНЕ, песню споем.

2.

Он вел нас на битву с врагами —
За счастье, за долю бороться,
Вливал в нас и бодрость, и силу
На славном пути боевом.
Споём же, товарищи, песню,
О самом большем полководце,
О самом бесстрашном и сильном, —
О СТАЛИНЕ песню споем.

3.

Границы Союза Советов
Закрывл он от воронов черных,
Одел их бетоном и камнем
И залил чугуном литьем.
Споём же, товарищи, песню,
О самом великом дозорном,
Который все видит и слышит —
О СТАЛИНЕ песню споем.

4.

Как солнце весенней порою.
Он землю родную обходит,
Растит он отвагу и радость
В саду заповедном своем.
Споём же, товарищи, песню,
О самом большем садовом,
О самом любимом и мудром, —
О СТАЛИНЕ песню споем.

5.

Он создал на счастье народов
Закон нерушимый навеки,
Весенние ясные зори
Зажег он над нашим жильем.
Споём же, товарищи, песню,
О самом родном человеке,
О солнце, о правде народов, —
О СТАЛИНЕ песню споем.

РЫХТАВАЦА ДА КРОСА ІМЯ ШВЕРНІКА

Кожны год 12 мая па ўсяму Савецкаму Саюзу праводзіцца масавы вясенні крос імя тав. Шверніка, у якім удзельнічаюць дзесяткі тысяч фізкультурнікаў. Крос уключае дыстанцыю ГПА 1000 метраў (для мужчын) і 500 (для жанчын).

Кросам імя т. Шверніка адкрываецца лёгкаатлетычны сезон, пачынаецца здача летніх норм на значок ГПА. Наш фізкультурны калектыў пачаў падрыхтоўку да кроса. Пачала працаваць лёгкаатлетычная секцыя. Вядзецца падрыхтоўка да універсітэцкага кроса, які будзе праведзены 5 мая.

Кожны факультэт выстаўляе на крос не менш як 18 чалавек (10 мужчын і 8 жанчын). На папярэдніх падліках за універсітэцкім кросе прымуць удзел не менш 100 чалавек. Гэты крос дасць магчымасць выявіць лепшых бягуноў і ўкамплектаваць каманды універсітэта ўдзельнікамі для гарадскога кроса імя тав. Шверніка.

БРЫШ.

ВЕСЕЛА І РАДАОНА ПРАВЯДЗЕМ ПЕРШАМАЙСКАЕ СВЯТА

Весела і радасна правядуць першамайскае свята студэнты і навуковыя работнікі універсітэта. 29 красавіка 1933 г. у актавай зале адбудзецца ўрачысты вечар, прысвечаны Першаму мая, на якім будзе зроблены даклад аб міжнародным свяце Першага мая. Пасля даклада будзе паказана самадзейнасць універсітэта (хор, гурток народных танцаў, джаз-аркестр, выступленне гімнастаў і баскетболю).

30 красавіка ў 313 аўдыторыі будзе прадаманэстраван кінофільм «Балтыйцы».

1 мая ў памяшканні актавай залы адбудзецца першамайскі канцэрт, масавыя танцы, гульні.

2 мая ў 313 аўдыторыі будзе кіно. У інтэрнатах праводзіцца вечары масавай самадзейнасці студэнтаў.

ПРАФНОМ.